

ПЕРАДВЫБАРНАЯ ПРАГРАМА КАНДЫДАТКІ Ў ПРЭЗІДЭНТЫ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ СВЯТЛАНЫ ЦІХАНОЎСКОЙ

КРАІНА ДЛЯ ЖЫЦЦЯ. КРАІНА ДЛЯ НАШЫХ ДЗЯЦЕЙ

Я — кандыдатка ў прэзідэнты Святлана Ціханоўская, і гэта мой ліст да ўсіх грамадзян Беларусі.

Мне 37 гадоў. Нарадзілася на Палессі. Скончыла філалагічны факультэт Мазырскага педагагічнага ўніверсітэта. Свабодна валодаю беларускай, рускай і англійскай мовамі.

Год назад мой муж Сяргей Ціханоўскі стварыў свой праект “Страна для жизни” і паехаў па Беларусі. Сяргей даў людзям магчымасць выказацца. Яны расказвалі пра тое, што іх клапаціць, што яны адчуваюць, што думаюць пра Беларусь. Людзі распавядалі пра сваё няпростое жыццё і марылі пра жыццё ў вольнай ды багатай краіне.

Мяне вельмі здзівіла тое, як улада спужалася. Людзям пачалі пагражаць, звальняць з працы, кідаць у турмы. Выявілася, што магчымасць выказацца здольная разбудзіць грамадства!

Калі Сяргея пазбавілі магчымасці ўдзельнічаць у выбарах, несправядліва звінавацілі і арыштавалі, я вырашыла замяніць яго і ісці да перамогі. За сябе, за мужа, за ўсіх нас, за нашых дзяцей. Як жонка і як маці, я разумею, што ў сям’і адзін за ўсіх і ўсе за аднаго. Я хачу, каб так было і ў нашай краіне.

Заяўляю: я хачу стаць прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь, але не дзеля пасады, а дзеля таго, каб вярнуць вам права выбару.

Мы будзем краіну не толькі для сябе, але і для нашых дзяцей.

Я хачу, каб нашыя дзеці атрымлівалі добрую адукацыю, медаліслугоўванне, каб яны маглі знайсці добрую працу, стварыць сям’ю і займаць уласнае жытло. Каб яны заставаліся жыць тут, на сваёй зямлі, а не імкнуліся з’ехаць ў пошуках больш вольнай і справядлівай краіны.

Я хачу, каб мы адчувалі любоў ды павагу да сябе, мелі права выбару і ганарыліся ўласнай краінай для жыцця.

Я хачу, каб Беларусь паважалі ў свеце, каб мы шукалі сяброў, а не ворагаў.

Я хачу, каб адышла ў мінулае подлая традыцыя пераследу людзей за праўду.

Паўтараю, я прыйшла ў палітыку не дзеля ўлады, а дзеля ўзнаўлення справядлівасці. Мая галоўная мэта — правесці сапраўдныя сумленныя выбары з удзелам усіх альтэрнатыўных кандыдатаў. **Галасуючы за мяне, вы галасуеце за ўзнаўленне**

вашага права выбіраць уладу, за новыя і сумленныя выбары. Толькі так краіна зможа развівацца далей.

Мы аб'ядналіся з камандамі Віктара Бабарыкі і Валерыя Цапкалы, з намі супрацоўнічаюць найлепшыя эксперты, партыі і грамадскія арганізацыі. Мы стварылі моцную каманду дзеля агульнай мэты — будаваць новую Беларусь. Даваце рабіць гэта разам!

Для перамогі мы з вамі мусім дзейнічаць як адна вялікая каманда.

Што я прашу зрабіць кожнага грамадзяніна Рэспублікі Беларусь:

- ні ў якім выпадку не ўдзельнічаць у датэрміновым галасаванні, каб ваш голас не скралі, і пераканаць у гэтым сваіх сяброў, суседзяў і знаёмых;
- прыйсці на выбары менавіта 9 жніўня, прагаласаваць за мяне, Святлану Ціханоўскую;
- стаць незалежнымі назіральнікамі на ўчастках і абараніць свой голас. Для гэтага створана шмат ініцыятыў, у якія мы заклікаем вас уступаць: “Сумленныя людзі”, “Права выбару”, “Рух праўда”, “Зубр” і іншыя.

Для чаго гэта патрэбна?

1. Даказаць усім, у тым ліку і ўладам, што нас абсалютная большасць, і што мы ніколі не застанемся ўбаку.
2. Сабраць рэкордную ў гісторыі Беларусі колькасць назіральнікаў і зафіксаваць рэальныя вынікі галасавання.

Я заклікаю вас не заставацца дома 9 жніўня – інакш вы прагаласуеце за цяперашнюю ўладу, якая ўсім нам надакучыла. Чым большая яўка, тым больш відавочнай будзе фальсіфікацыя. Чым большая яўка, тым цяжэй скрасці ваш голас.

Пасля таго, як стануць вядомымі відавочныя для ўсёй краіны вынікі выбараў 9 жніўня 2020 года, выбар народа будучы вымушаны паважаць усе. А тым, хто адмовіцца, давядзецца сысці па патрабаванні народа.

МЕРЫ ДЛЯ ПРАВЯДЗЕННЯ НОВЫХ СУМЛЕННЫХ І СВАБОДНЫХ ВЫБАРАЎ

Ужо сёння зразумела, што выбары, якія адбудуцца 9 жніўня 2020 года, немагчыма прызнаць свабоднымі і сумленнымі. Многіх моцных кандыдатаў, у тым ліку Сяргея Ціханоўскага, Віктара Бабарыку і Валерыя Цапкалу, пазбавілі магчымасці ўдзельнічаць у іх. Па замове аднаго з канкурэнтаў узбудзілі крымінальныя справы, сотні тысяч сабраных подпісаў выкінулі на сметнік. Патрэбныя новыя, сумленныя і свабодныя выбары з празрыстым падлікам галасоў.

Пасля заступлення на пасаду прэзідэнта я прыму меры для захавання стабільнасці ў краіне і стварэння ўмоваў для правядзення сумленных выбараў:

- я прызначу шэсць новых незалежных сябраў Цэнтральнай выбарчай камісіі, уключаючы са Старшынёй, і выдам указ пра змяненне выбарчага заканадаўства, падрыхтую ўсё да сваёй адстаўкі і выбараў новага прэзідэнта;
- сістэма выбарчых камісій будзе сфармаваная такім чынам, што ў іх будуць уключаны прадстаўнікі усіх зацікаўленых палітычных партый, розных грамадскіх арганізацый, а таксама, у абавязковым парадку, прадстаўнікі кандыдатаў у прэзідэнты;
- на кожным участку будуць усталяваныя празрыстыя урны і камеры, што будуць весці анлайн-трансляцыю;
- кожны бюлетэнь будзе дэманстравацца назіральнікам, і толькі пасля гэтага памяшчацца ў стос галасоў за кандыдата;
- давераныя асобы кандыдатаў будуць мець права патрабаваць пераліку галасоў за любога кандыдата на любым участку;
- датэрміновае галасаванне будзе дапускацца толькі ў выключных выпадках для тых, хто не можа галасаваць у дзень выбараў па ўважлівай прычыне;
- усім кандыдатам будуць прадстаўленыя роўныя магчымасці для агітацыі, без злоўжывання службовымі паўнамоцтвамі.

Пасля маёй перамогі на выбарах на працягу пераходнага перыяду краінай будуць кіраваць тыя ж чыноўнікі, што і цяпер, за выключэннем тых, хто груба і нахабна парушаў заканадаўства. Тых, хто пойдзе ў адпачынак, заменіць прафесіяналы з ліку дзяржаўных службоўцаў. Новыя прэзідэнцкія выбары адбудуцца цягам шасці месяцаў.

Я прызначу правядзенне рэферэндуму з прапановай вярнуцца да першапачатковай рэдакцыі Канстытуцыі 1994 года, што скарачае паўнамоцтвы прэзідэнта, вяртае абмежаванне па колькасці тэрмінаў знаходжання на пасадзе прэзідэнта і забяспечвае раздзяленне ўладаў. Рэферэндум будзе адбывацца адначасова з выбарамі прэзідэнта.

Я ўзнаўлю законнасць у сферы крымінальнага і адміністрацыйнага працэсаў. Справы ў адносінах да палітвязняў будуць спыненыя. Правядзем амністыю для тых, хто ўпершыню здзейсніў няцяжкія злачынствы, ў тым ліку дзяцей, асуджаных па арт. 328. Усе несправядлівыя прысуды і пастановы за час выбарчай кампаніі будуць адмененыя, штрафы за іх вярнутыя пацярпелым разам з кампенсацыяй. Для забеспячэння функцый нагляду на пераходны час я прызначу новага Генеральнага пракурора і новага Старшыню Вярхоўнага суда.

Мая праграма — гэта мой погляд на тое, якой мусіць стаць нашая краіна. Я ўпэўненая, што гэтага ж хоча большасць нашых суграмадзян, і таму разлічваю на вашу падтрымку і ваш удзел.

КРАІНА ДЛЯ ЖЫЦЦЯ, ДЗЯРЖАВА ДЛЯ ЛЮДЗЕЙ

Паводле Канстытуцыі, улада належыць народу, а на справе — чынавенству, якое даўно забылася на інтарэсы людзей.

Цяпер дэпутатаў не абіраюць, а прызначаюць. Суды адпраўляюць невінаватых у турмы, дамагаюцца справядлівасці амаль немагчыма. Трэба вярнуць краіну людзям.

Кіраўнікі ўсіх узроўняў мусяць паважаць людзей і помніць, што яны займаюць свае пасады толькі таму, што людзі дазволілі ім гэта. Праваахоўныя органы мусяць абараняць людзей, а не хапаць мірных грамадзян на вуліцах і ў чэргах. Яны мусяць змагацца са злачыннасцю і карупцыяй, прадухіляць гвалт у сям'і.

ПАВЫШЭННЕ УЗРОЎНЮ ЖЫЦЦЯ

Галоўнае багацце нашай краіны — яе людзі. Трэба даць ім магчымасць працаваць і зарабляць. Сёння многія працуюць на стратных прадпрыемствах, а сотні тысяч, калі не мільён — за мяжой. Трэба ствараць працоўныя месцы ў Беларусі.

Мы здымем бар'еры для развіцця малога і сярэдняга бізнесу. Няхай людзі самі ствараюць працоўныя месцы. Прыбытковыя дзяржаўныя прадпрыемствы працягнуць працу. Са стратнымі мусяць разабрацца прафесіяналы.

У краіне ёсць прафесійныя эканамісты і мэнеджары, якія здолеюць павысіць узровень жыцця і скараціць непатрэбныя дзяржаўныя выдаткі.

ЗДАРОЎЕ ЛЮДЗЕЙ

У нас ёсць высокаадукаваныя медыкі, але сітуацыя з эпідэміяй COVID-19 паказала, што ім перашкаджаюць працаваць чыноўнікі, якія статыстыку ставяць вышэй за здароўе людзей.

Каб дактары былі задаволеныя высокім заробкам, а людзі клопатам пра сваё здароўе, патрэбная сістэма, калі грошы за лячэнне, ці то з дзяржаўнага бюджэту, ці то з дабраахвотных страхавых выдаткаў, ішлі за пацыентам у медыцынскія установы, як дзяржаўныя, так і прыватныя. Тады будзе павышацца і якасць медыцыны, і заробкі дактароў, якія добра працуюць.

Інфармацыя пра грамадскае здароўе мусіць быць праўдзівай і агульнадаступнай.

АДУКАЦЫЯ

Настаўнікаў у школах трэба вызваліць ад усяго, што не звязана з адукацыяй і выхаваннем дзяцей — ад забеспячэння падпіскі на газеты, змушэння дзяцей уступаць у БРСМ, наведвання прапагандысцкіх мерапрыемстваў — да збору грошай і рамонту кабінетаў за ўласны кошт.

Працу настаўніка трэба аплочваць годна. Школа мусіць развіваць асобу, уменне шукаць інфармацыю, працаваць у камандзе, нараджаць і цаніць новыя ідэі. Эфектыўная эканоміка патрабуе асобу творчую, крэатыўную і таленавітую, а значыць — свабодную.

Школа зменіцца ў лепшы бок, калі акрамя дзяржаўнай будзе развівацца і прыватная сістэма адукацыі — гэта створыць здаровую канкурэнцыю.

Універсітэты пяройдуць на самакіраванне. Трэба адмяніць прымусовае размеркаванне і “закон Раўкова”, па якім студэнтаў забіраюць у армію, не даючы скончыць навучанне.

ЗНЕСНЯЯ ПАЛІТЫКА

Незалежнасць — нашая абсалютная каштоўнасць, мы яе не чапем, не абмяркоўваем, не гандлюем ёй.

Мы мірныя людзі і будзем сябраваць з усімі, але толькі ў інтарэсах уласнай краіны.

Мы мусім стварыць партнёрства на роўных, а не залежнасць ад газавай ці крэдытнай “іголки”.

Нас усіх чакае шмат працы. За 26 гадоў краіна прыйшла да таго моманту, калі праблему нельга вырашыць у адзін момант. Простага шляху няма. Альбо мы аб’ядноўваемся і разам ідзем далей у краіну для жыцця, альбо зноўку паўтараем памылкі мінулых гадоў.

Прышоў час перамен. Ніхто не можа панукаць народам, ніхто не можа валодаць ім, ніхто не можа закрыць яму рот. Беларускі народ прачнуўся!

Галасуйце за новыя выбары і абараняйце свой голас.
Толькі разам мы зможам пабудаваць краіну для жыцця!